

План мерапрыемстваў
дзяржаўнай установы “Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г.Мінска”

на МАЙ 2026 года

**Мерапрыемствы могуць быць перанесены па незалежных ад бібліятэк прычынах.
Даведкі па тэлефонах**

Дата	Мерапрыемствы	Аўдыторыя	Час працяг зення
Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы (вул. В.Харужай, 16) тэл. 243-44-32; 242-70-30			
02.03– 16.05	“Сямейнае пытанне на старонках кніг”: бацькам аб дзецях – тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05– 30.05	“Мастацтва з глыбіні стагоддзяў”- кніжна-ілюстрацыйная этна-выстава да Дня беларускага ручніка	Для шырокага кола чытачоў	
04.05– 31.05	“Дзень Перамогі, сонцам поўны, ён сэрцу ўсё бліжэй і даражэй...” – патрыятычная кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
05.05– 31.05	“Я – не пісатель, я – Мастер” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння М. Булгакава	Для шырокага кола чытачоў	
05.05, 07.05, 12.05, 14.05, 19.05, 21.05, 26.05, 28.05	“Круговые танцы народов мира”: знаёмства з народнымі традыцыямі праз танцавальную культуру – пазнавальная экскурсія ў руху	Для шырокага кола чытачоў	18.00
02.05– 10.05	“Свяшчэнная для беларусаў дата” – гісторыка-публіцыстычная кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
04.05, 11.05, 18.05, 25.05	“Айчынная і сусветная мастацкая культура” – факультатыў	Для шырокага кола чытачоў	18.30
04.05– 15.05	“Сімвалы мінулага – гонар сучаснасці” – інфармацыйна-публіцыстычная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
05.05	“Інфармаванне аб рабоце Публічнага цэнтра прававой інфармацыі ў бібліятэцы” – акцыя	Для шырокага кола чытачоў	14.00
06.05	“Вечны агонь... Гэта светлая памяць Радзімы” – святочная літаратурна-музычная гасцёўня да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
07.05	“Пазнаёмся з новай кнігай”: новыя паступленні – кніжная паліца	Для карысталнікаў сайта	
08.05	“Я ганаруся, ці вуліцы Мінска – вуліцы Перамогі” – патрыятычная акцыя за межамі бібліятэкі	Для шырокага кола чытачоў	12.00
11.05– 31.05	“Сеяў сонцам свой палетак” – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння В. Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
11.05– 17.05	“Что делать, если...”: шпаргалка для бацькоў па выхаванню дзяцей – кніжная выстава-парада да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	

13.05	“Жизнь – священный божий дар” – духоўная сустрэча да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	14.00
16.05– 24.05	“Біяразнастайнасць і экалагічна-адказны турызм” – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Міжнароднага дня біялагічнай разнастайнасці	Для шырокага кола чытачоў	
20.05	“Пазнаёмся з новай кнігай”: новыя паступленні – кніжная паліца	Для карысталнікаў сайта	
22.05	“Сюрпрызы, весялосць, дзіцячы смех” – літаратурна-музычная гасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	17.00 – 22.00
26.05	Кансультацыя натарыуса	Для шырокага кола чытачоў	10.00 – 13.00
28.05	Кансультацыя адваката	Для шырокага кола чытачоў	10.00 – 13.00
31.05	Дзень інфармацыі. Агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00 – 17.00

Заводскі раён

**Бібліятэка № 3 імя У.У. Маякоўскага
(вул. Бачылы, 2) тэл. 357-35-02; 355-99-01**

01.05- 31.05	“Будьте с огнем осторожны всегда!” – кніжная выстава да Міжнароднага дня пажарных	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“9 мая – Дзень Перамогі!” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Славім вялікі подзвіг” – кніжная тэматычная паліца да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Не смолкнет слава тех великих лет” – кніжная выстава-памяць да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Кнігі – сведкі вайны” – кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Путь мужества и славы” – кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Сімвалы маёй дзяржавы” – кніжная паліца да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь” – кніжная тэматычная паліца да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Сям’я – гэта любоў!” – кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Всё начинается с семьи” – кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Чытаем разам: бацькі і дзеці” – кніжная выстава-прапанова да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Вайною народжаны” – кніжная выстава да 90-годдзя з дня нараджэння Барыса Сачанкі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Художественный мир М. Булгакова” – кніжная выстава да 135 гадоў з дня нараджэння М. Булгакава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Ад сатыры да містыкі” – кніжная паліца да 135-годдзя з дня нараджэння Міхаіла Булгакава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Казкі дзеда Васіля” – кніжная паліца да 115-годдзя з дня нараджэння Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“От сигареты откажись!” – кніжная выстава да Сусветнага дня без тытуна	Для шырокага кола чытачоў	
01.05- 31.05	“Мінск музейны” – тэматычная кніжная паліца да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	

01.05-31.05	“Музеі – гэта памяць і традыцыі” – кніжная тэматычная выстава да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Вясёлка славянскіх казак” – кніжная выстава да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Мудроць печатнога слова” – кніжная выстава да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Справы армейскія” – агляд прэсы да 30 –годдзя з дня выпуску часопіса Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь “Армія”	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“От сигареты откажись” – кніжная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Дыши легко, живи свободно” – кніжная тэматычная паліца да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Сімвалы маёй краіны” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Роднае слова – лекар для душы” – выстава навінак беларускага кнігавыдання	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Женщины в литературе: прошлое, настоящее, будущее” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Уславім жанчыну!” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Сила и нежность в женских руках” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 11 (пр-д Ташкенцкі, 3) тэл. 378-76-55; 379-07-19			
07.05-11.05	“Мой Герб, мой Сцяг, мая Рэспубліка!”- кніжна-інфармацыйная экспазіцыя да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
10.05	“Славим поколение Победы” – літаратурна-музычная сустрэча ў рамках праекта “Крыніцы душы маёй”	Для шырокага кола чытачоў	13.00
10.05-15.05	“Загадочный мир Булгакова”- кніжная паліца да 135- годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
11.05	“Государственные символы-национальная гордость”- гадзіна патрыятызму да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	13.00
12.05	“Поклон Вам низкий, женщины войны”- вечар-партрэт да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	16.00
16.05	“Песни, с которыми мы победили” -літаратурна-музычная сустрэча ў рамках праекта “Крыніцы душы маёй”	Для шырокага кола чытачоў	13.00
16.05	“На перекрёстке двух столетий” - гістарычная гадзіна ў рамках праекта “Клуб гістарычных ведаў”	Для шырокага кола чытачоў	13.00
20.05-23.05	“Пчела Майя и ее приключения”- тэматычная паліца да Сусветнага дня пчол	Для шырокага кола чытачоў	
23.05	“Визитные карточки былого”- бібліяквіз у рамках праекта “Клуб гістарычных ведаў”	Для шырокага кола чытачоў	13.00
28.05-31.05	“Куриль или жить: выбирай!”- кніжная выстава-заклік да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	

30.05	“Земли моей минувшие года”- гістарычная сустрэча ў рамках праекта “Клуб гістарычных ведаў”	Для шырокага кола чытачоў	13.00
30.05-31.05	“Дзень сямейнага чытання”- дзень інфармацыі да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 13 (вул. Народная, 43а) тэл. 352-30-34; 267-47-68			
02.05-31.05	“Шлях да Перамогі”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
03.05-12.05	“Гісторыя краіны – гісторыя сімвалаў” - кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Женские лица Великой Победы”- гадзіна патрыятызму	Для шырокага кола чытачоў	14.00
12.05 – 26.05	“Аповеды пра каханне – новыя, старыя і нечаканыя”- тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
15.05	“Семья – любви великой царство” – сямейная праграма да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	15.00
13.05 – 28.05	“Да не иссякнет слава их земная”- кніжная выстава да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для шырокага кола чытачоў	
19.05	“Курение и последствия для организма” – кніжная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
29.05	“Жизнь без вредных привычек” – гутарка да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	15.00
29.05	Дзень інфармацыі. “Знаёмцеся: новыя беларускія выданні”- бібліяграфічны агляд	Для шырокага кола чытачоў	12.00
Дзіцячая бібліятэка № 9 (вул. Убарэвіча, 44) тэл. 377-16-44; 377-44-81			
06.05-30.05	“Чытаем дзецям пра вайну”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-30.05	“Памятаем! Ганарымся!”- кніжная патрыятычная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“У кніжнай памяці рэха вайны” - літаратурны агляд	Для навучэнцаў СШ	11.00
08.05	“Піянеры-героі” - гістарычная гадзіна да Дня Перамогі	Для навучэнцаў СШ	11.00
11.05	“Дзяржаўныя сімвалы Беларусі” - інфармацыйна-прававая гадзіна да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для навучэнцаў СШ	11.00
12.05	“Падарожжа ў свет раслін”- экалагічная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	11.00
14.05	“Астравок сямейнага чытання”- літаратурная гульня да Міжнароднага дня сям’і	Для навучэнцаў СШ	11.00
15.05	“Маршрут бяспекі”- пазнавальна-гульнёвая праграма	Для навучэнцаў СШ	11.00
29.05	“Курыць не модна, дыхай свабодна!” - гутарка да Сусветнага дня без тытуню	Для навучэнцаў СШ	11.00
Дзіцячая бібліятэка № 13 (вул. Акадэміка Красіна, д. 25) тэл. 399-43-96; 361-11-37			
07.05-11.05	“Жыві ў вяках, Перамога!”- кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
10.05-12.05	“Сімволіка Радзімы”- кніжная паліца да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
16.05	“Чыталі мамы, таты – зараз чытаем мы!” - дзень сямейнага інфармавання	Для шырокага кола чытачоў	
Дзіцячая бібліятэка № 14 (вул. Варвашэні, 11) тэл. 250-47-79; 282-33-84			
01.05-30.05	“Генацыд – памяць і боль беларускай зямлі”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	

01.05-30.05	“Законы на кніжнай паліцы”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Твае правы і абавязкі”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Быць здаровым – здорава”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-30.05	“Кніга на варце здароўя”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-30.05	“Жанчына. Радзіма. Жыццё”- кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-11.05	“Женское лицо Победы”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-11.05	“Вайна ў сэрцы, памяці, кнігах” – кніжная выстава да Дня Вялікай Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-06.05	“Слово печатное, слово живое”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
10.05-11.05	“Ведай і шануй сваю сімваліку”- кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
11.05	“Востраў сямейных каштоўнасцей”- літаратурны ранішнік да Міжнароднага дня сям’і	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	15.30
12.05-13.05	“Прырода роднага краю”- кніжная паліца	Для шырокага кола чытачоў	
13.05	“Дзень сям’і” - гучная чытанні	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	15.30
14.05	“Канец вучобе! Хутка лета!”- інтэрактыўная гутарка ў рамках цыкла мерапрыемстваў “ Чытанне з Буслікам”	Для навучэнцаў СШ	12.30
15.05-16.05	“Всея семьей у книжной полки” – кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
15.05-16.05	“Сям’я – гэта школа сэрца і павагі да жанчыны”- кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
16.05-17.05	“Беларускі Андэрсэн”- кніжная выстава да 115- годдзя з дня нараджэння Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
18.05	“Падарожжа ў свет пчол” - тэматычная гадзіна ў рамках цыкла мерапрыемстваў “Сіні чамаданчык”	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	15.30
19.05	“Казкі дэда Васіля” - літаратурная гульня па творчасці В. Віткі	Для навучэнцаў СШ	12.30
22.05	“За намі – Радзіма”- тэматычная гадзіна да Дня пагранічніка Рэспублікі Беларусь	Для навучэнцаў СШ	11.30
Кастрычніці раён			
Бібліятэка № 19			
(вул. Казінца, 122) тэл. 380-23-03; 324-70-12			
05.05	“Гігіена рук і здароўе” - акцыя да Сусветнага дня гігіены рук	Для шырокага кола чытачоў	14.00
05.05	“Герои и подвиги Великой Отечественной” - патрыятычная гадзіна да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	16.00
07.05	“Святкуем Перамогу” - літаратурна-музычная гасцёўня да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	16.00
11.05-17.05	“Роднай краіны дзяржаўныя сімвалы “ - кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	

11.05-17.05	“Вектор внимания: права человека в семье”- кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
12.05	“Добры свет любімых кніг” - літаратурная гадзіна да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	12.00
14.05	“Романтический мастер”- дыялог у выставы да 135-годдзя з дня нараджэння М.А. Булгакава	Для шырокага кола чытачоў	12.00
14.05	“Я - гражданин Республики Беларусь” - гадзіна зносін	Для шырокага кола чытачоў	14.00
18.05	“Семья - обитель счастья” - гадзіна духоўнасці	Для шырокага кола чытачоў	12.00
19.05	“Прырода-дом, дзе мы жывем” - літаратурна-экалагічная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	12.00
19.05	“Уславім святую Сафію”- гадзіна праваслаўнай культуры	Для шырокага кола чытачоў	14.00
20.05	“Белорусские просветители – первопечатники” - гістарычная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	12.00
31.05	“Адкрытый свет без тытуню”- акцыя да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	12.00
31.05	“Знаёмцеся – навінкі мая” – бібліяграфічны агляд	Для шырокага кола чытачоў	12.00

**Дзіцячая бібліятэка № 4
(вул. Жукоўскага, д.9/1) тэл. 377-07-33**

01.05–31.05	“Украденнае дзяцінства” - кніжная выстава-інсталяцыя да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
03.05-17.05-24.05	“Шашки – это увлекательно!” - спартакіада па настольных гульнях	Для шырокага кола чытачоў	12.00
05.05 – 31.05	“Сонечны чараўнік” – тэматычная кніжная паліца да 115 гадоў з дня нараджэння Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Прайшла праз дзяцінства вайна”- гутарка да Дня Перамогі	Для навучэнцаў СШ	10.30
11.05	“Асноўныя сімвалы маёй краіны” – інтэрактыўная сустрэча	Для навучэнцаў СШ	11.00
18.05	“Азбука Васі Вяселкіна” - гучныя чытанні, прэзентацыя да 115 гадоў з дня нараджэння Васіля Віткі	Для навучэнцаў СШ	10.30
27.05	“Асцярожна! Цыгарэта” - гутарка, агляд кніг да Сусветнага дня без тытуню	Для навучэнцаў СШ	11.00

Ленінскі раён

**Нотна-музычная бібліятэка
(пр-т Партызанскі, 3) тэл. 354-29-60; 355-29-42**

01.05-31.05	“2026 год – Год беларускай жанчыны”- выстава па матэрыялах друку	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Календарь знаменательных дат музыкальной жизни – май”- інфармацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“В нашем доме тысячи пластинок”- рэклама фонда грампласцінак і знаёмства з рэдкімі і каштоўнымі экзэмплярамі	Для шырокага кола чытачоў	

01.05-31.05	“Немеркнушая памяць”- выстава песен, нот і грампласцінак да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Светлый день, Победы день!”- літаратурна-музычная гасцёўня да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	17.00
10.05	“Последняя поэма” (Р.Тагор і А.Рыбнікаў) - музычны агляд да 165-годдзя з дня нараджэння паэта і кампазітара Р.Тагора	Для шырокага кола чытачоў	13.00
16.05	“Булгаков вдохновляющий: музыка по мотивам романа “Мастер и Маргарита” – музычны агляд да 135-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	12.00
16.05	“Звучит, не умолкая, память – песнь” – літаратурна-музычная гасцёўня да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
17.05	“А годы летят..., наши годы как птицы летят” – літаратурна-музычная гадзіна да 100-годдзя з дня нараджэння акцёра і спявака Ул.Трошына	Для шырокага кола чытачоў	13.00
23.05	“Час знааомства с классикой”- літаратурна-музычная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	15.00
26.05	“Мастер и музыка” – літаратурна-музычная гасцёўня да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	18.00
27.05	“Беларуская жанчына”- прэзентацыя тэматычнага нумара часопіса “Бярозка” і сустрэча з галоўным рэдактарам Я.Кароль да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	15.00
28.05	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
30.05	“Мэрилин: Нерасказанная история” – гадзіна ўспамінаў да 100-годдзя з дня нараджэння актрысы і спявачкі М.Манро	Для шырокага кола чытачоў	13.00
31.05	“Искусство струнного квартета”- літаратурна-музычная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	15.00
Бібліятэка № 7 імя Я. Коласа (вул. Пляханавы, д. 97, корп. 4) тэл. 322-76-06; 263-91-12			
02.05-31.05	“Белорусская женщина – это душа Беларуси” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Женские судьбы в летописи Ленинского района” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Беларусь – краіна знакамітых жанчын” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Геноцид: трагические страницы истории Беларуси” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Прочитать о войне, чтобы помнить” – кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-22.05	“Сімвалы маёй дзяржавы: герб, сцяг і гімн” – кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Семья – это дом. Семья – это мир” – конкурс дзіцячага малюнка да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
03.05	“Новыя імёны беларускай сучаснай літаратуры” - паэтычная размова ў межах дня інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	12.00
03.05-04.05	“Сустрэча з новай кнігай” - дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
04.05	“Великий май. Победный май” – літаратурна-музычная імпрэза	Для шырокага кола чытачоў	15.00
07.05	“Сустрэнемся ля экрана” – відэагасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	15.00
13.05	“Клавиши единства: от Минска до Пекина” – літаратурна-музычная імпрэза	Для шырокага кола чытачоў	15.00

15.05-31.05	“Веков ушедших щедрое наследие” – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 12 (вул. Аўрораўская, 8) тэл. 316-00-89; 370-04-71			
02.05-31.05	“Юбілейны партрэт мая” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“У госці да кніг: новыя паступленні”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Здаровы лад жыцця”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05 - 31.05	“Жанчыны Беларусі – наш гонар”- кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Новая беларуская кніга”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Боль і гнеў”- кніжная выстава, генацыд беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Мая Беларусь”- фотавыстава Людмілы Навасельскай да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Новыя кнігі дзецям”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-21.05	“Перамога, сцежкі памяці”- кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-07.05	Дзень інфармацыі. Агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	11.00
08.05-22.08	“Сваё любіць, сваім ганарыцца”- кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-31.05	“У бацьковай хаце”- кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-31.05	“Алхимия слова и судьба Михаила Булгакова”- кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-31.05	“Прастора і час Барыса Сачанкі”- кніжная выстава да 90-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
21.05-31.05	“Курэнне ці здароўе”- кніжная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 16 (пр-т Ракасоўскага, 50) тэл. 324-83-88			
05.05-12.05	“Сімвалы мінулага – гонар сучаснасці”- кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
11.05-18.05	“Семья – очаг любви и верности” – кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-19.05	“Мастер мистического слова” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння М. Булгакава	Для шырокага кола чытачоў	
14.05	“Большой мир книг для всей семьи” – кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
19.05-26.05	“Вытокі славянскага пісьменства” – кніжная выстава да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для шырокага кола чытачоў	
Дзіцячая бібліятэка № 7 (вул. Дзянісаўская, д. 43) тэл. 337-24-03			
01.05-31.05	“Сучасная Беларусь і яе эканамічны патэнцыял” - кніжна-ілюстрацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-15.05	“Жанчыны Вялікай Айчыннай вайны” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	

04.05-15.05	“Памяць аб вайне нам кніга ажыўляе” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-10.05	“Ніколі не забудзем” - выстава адной кнігі, да 115- годдзя з дня нараджэння Рунца Пятра	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-11.05	“Галоўныя сімвалы нашай краіны” - кніжная паліца да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	“Азбука Перамогі” - гадзіна памяці	Для навучэнцаў СШ	11.00
08.05	“Перамога ў алфавіце” - віктарына	Для навучэнцаў СШ	12.00
14.05	“Музейнымі шляхамі Беларусі” - гістарычны квест да Міжнароднага дня музеяў	Для навучэнцаў СШ	17.00
10.05-15.05	“Я + ты + дзеці = лепшая сям'я ў свеце” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
10.05-15.05	“Містычны свет Булгакава” - кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	
10.05-16.05	“Казкі дзеда Васіля”- кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
19.05	“Славянскіх літар святая вязь” - пазнавальная гадзіна да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для навучэнцаў СШ	11.00
19.05	“Славянская пісьменнасць” - пазнавальная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	12.00
25.05-31.05	“Што прыносіць дым цыгарэтны?” – кніжная выстава-пытанне да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
Дзіцячая бібліятэка № 17 (Ігуменскі тракт, 42) тэл. 271-81-78			
04.05-30.05	“Генацыд - трагедыя беларускага народа”- пастаянна дзеючая кніжная выстава-напамін да Міжнароднага дня памяці ахвяраў злачынства генацыду	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-30.05	“Беларускія традыцыі ў жаночых руках”- кніжная выстава Да года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-06.05	“Якая прафесія самая патрэбная”- інфармацыйная кніжная выстава да Дня працы	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-05.05	“Сянкевіч – аўтар гістарычных раманаў”- кніжна-ілюстрацыйная выстава да 180-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	
09.05	“Я раскажу вам пра вайну” - патрыятычная гадзіна да Дня Перамогі	Для навучэнцаў СШ	11.00
11.05-16.05	“Ведай сваю сімваліку”- кніжная выстава-гонар да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
11.05-22.05	“Слова добрае - сям'я”- кніжная выстава-рэкамендацыя да Міжнароднага дня сям'і	Для шырокага кола чытачоў	
15.05-20.05	“Майстар містычнага слова”- кніжная выстава-персаналія да 130-годдзя з дня нараджэння М. Булгакава	Для шырокага кола чытачоў	
15.05	“Сямейны кодэкс”- інфармацыйна-прававая акцыя да Міжнароднага дня сям'і	Для шырокага кола чытачоў	
15.05	“Культура і традыцыі беларускай сям'і” - маральна-этычная размова да Міжнароднага дня сям'і	Для навучэнцаў СШ	11.00
18.05-23.05	“Культурнае жыццё”- кніжная выстава да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
25.05-30.05	“Шануй сваё жыццё!”- тэматычная экспазіцыя да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	

29.05-30.05	“Пазнавальны ўрок”- кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
Маскоўскі раён			
Бібліятэка № 1 імя Л.М. Талстога (вул. Маскоўская, 18) тэл. 263-82-58			
01.05-31.05	“Геноцид беларускага народа” – кніжная выстава-памяць	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“ПЦПП. Каждый вправе знать о праве” – інфармацыйна-прававая зона	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Московский район: люди, события, факты” – краязнаўчая кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“ПЦЗПП. Каждый вправе знать о праве” – інфармацыйна -прававая зона	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Этих дней не смолкнет слава!” – кніжна-ілюстраваная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Сохраним Победу вместе” – кніжна-ілюстраваная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-14.05	“Книги с весенним настроением” – кніжна-ілюстраваная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-10.05	“Символы независимости” – кніжная выстава-гонар да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзярдаўнага герба і Дзярдаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
06.05	“Судьба и Родина едины” – святочная літаратурна-музычная праграма да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	16.00
07.05	“Нас песня к Победе вела” – святочная літаратурна-музычная гасцеўня да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	16.00
15.05-31.05	“Портрет Мастера” – кніжная выстава-партрэт да 135-годдзя з дня нараджэння М.Булгакава	Для шырокага кола чытачоў	
29.05	“К.Г.Фаберже. Личность и творчество” – прэзентацыя да 180-годдзя ювеліра	Для віртуальных карыстальнікаў	
30.05	“Горячие новинки месяца” - агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
31.05	“Книги для вас” – кніжная акцыя-буккросінг	Для шырокага кола чытачоў	12.00 - 16.00
Бібліятэка № 21 (вул. Слабадская, 63) тэл. 206-29-65			
02.05-31.05	“Мы помним...” – кніжная выстава-памяць да генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Беларуская жанчына: гісторыя, традыцыя, сучаснасць” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Победный май: живём и помним” – кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Твоя безопасность” – кніжная выстава-інфармацыя	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Родные узоры” – кніжная выстава да Дня беларускага рушніка	Для шырокага кола чытачоў	
31.05	“Книжная Вселенная на полках нашей библиотеки” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	

Бібліятэка № 22
(вул. Я. Чачота, 23) тэл. 347-85-67; 343-84-87

01.04-30.04	“Жыццё і творчасць Алега Лойкі” – кніжная выстава да 95-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Пятро Рунец - пісьменнік і перакладчык” – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Жыццёвы і творчы шлях Барыса Сачанкі” – кніжная выстава да 90-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Дзіўны свет Васіл Віткі” – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Мастер на все времена” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння пісьменніка М.А.Булгакава	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Исторические романы Генрика Сенкевича” – кніжная выстава да 180-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Классик шведской литературы” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння П.Ф.Лагерквіста	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Жанчыны вайны” – кніжная выстава-панарама да Дня Перамогі і да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Прочитать о войне, чтобы помнить...” – кніжная выстава-прапанова да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Островок семейного чтения” – кніжная выстава-агляд да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Промні асветніцтва” – кніжная выстава-прагляд	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“В символах государства – наша история” – кніжная выстава-прагляд да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Музеи мира на страницах книг” – кніжная выстава-панарама да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
01.04-30.04	“Наш мир без вредных привычек” – кніжная выстава-перасцярога да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
03.05	Дзень інфармацыі. Агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	13.00
08.05	“Интеллектуальные посиделки” - спартакіада па настольных гульнях: шахматы, шашкі, лато	Для шырокага кола чытачоў	16.00

Дзіцячая бібліятэка імя М.Астроўскага
(пр-т Газеты “Праўда”, 20А) тэл. 379-04-99

02.05	“Игротека” – пазнавальная сустрэча для аматараў настольных гульняў	Для навучэнцаў СШ	15.00
04.05-30.05	“Маленькие хитрости крепкого здоровья” – кніжная выстава-разважанне з цыкла “Добрыя парады для вашага здароўя”	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-30.05	“У сімвалах нашы карані” – кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-15.05	“Гісторыі аб подзвігу і мужнасці” – кніжная выстава-рэквіем да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
05.05	“Сімвалы беларускай вечнасці” – гутарка-прэзентацыя да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для навучэнцаў СШ	11.00

06.05	“Урокі мужнасці – урокі жыцця” – патрыятычная гадзіна да Дня Перамогі	Для навучэнцаў СШ	11.00
06.05	“Прикоснись сердцем к подвигу” – гадзіна памяці да Дня Перамогі	Для навучэнцаў СШ	13.00
07.05	“Дзяржаўныя сімвалы: ведаем і шануем” – пазнавальная гадзіна да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для навучэнцаў СШ	13.00
07.05-31.05	“У сімвалах дзяржавы – гісторыя народа” – тэматычная паліца да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
11.05-31.05	“Вайною народжаны” – кніжная выстава-партрэт да 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка і перакладчыка Барыса Сачанкі	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-23.05	“Усё пачынаецца з сям’і...” – кніжная выстава-інфармацыя да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
13.05	“Трэніруйся на здароўе” – адкрыты дыялог у рамках праекта “Со здоровьем не шути, его с детства береги” – да Сусветнага дня здароўя	Для навучэнцаў СШ	11.00
13.05-22.05	“Мая апора – гэта мая сям’я” – кніжная выстава-прысвячэнне да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
13.05-31.05	“Художественный мир Михаила Булгакова” – кніжная выстава-партрэт да 135-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-22.05	“Як нараджаюцца казкі” – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-30.05	“Осторожно Интернет: как сохранить свою безопасность” – кніжная выстава-перасцярога	Для шырокага кола чытачоў	
15.05	“Таланты роднай зямлі” – літаратурная сустрэча	Для навучэнцаў СШ	12.00
16.05	“Игротека” – пазнавальная сустрэча для аматараў настольных гульняў	Для навучэнцаў СШ	15.00
16.05	“Общение + чтение” – літаратурная сустрэча	Для навучэнцаў СШ	14.00
16.05	“Стаяць на варце сямейных каштоўнасцей” – святочная сустрэча да Міжнароднага дня сям’і	Для навучэнцаў СШ	11.00
19.05	“Читай. Думай. Побеждай.” – квіз	Для навучэнцаў СШ	11.00
19.05-31.05	“У пачатку было слова...” – кніжная выстава да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для шырокага кола чытачоў	
21.05-31.05	“Курить – здоровью вредить” – тэматычная паліца да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
Дзіцячая бібліятэка № 1 (Гарадскі вал, 3) тэл. 363-62-55			
4.05-30.05	“9 Мая. Праз кнігу да памяці” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
7.05	“Храбрый Джой” – гучныя чытанні	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	9.30

7.05	“Памяць і боль беларускай зямлі” - урок мужнасці	Для навучэнцаў СШ	11.40
10.05	“Японская крыжаванка ў бібліятэцы” - інтэлектуальная сустрэча	Для навучэнцаў СШ	11.00
11.05	“Сімвалы маёй краіны” - тэматычная палічка	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-30.05	“Мая дружная сям’я” - кніжная тэматычная выстава	Для навучэнцаў СШ	
17.05	“Гульнятэка ў бібліятэцы. Дубль” - гадзіна настольных гульняў	Для навучэнцаў СШ	11.00
19.05	“Верны спадарожнік беларусаў “Ручнік” - этнаграфічная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	11.40
21.05	“Казкі пра пачуцці. Сум” - гучныя чытанні	Для выхаваўцаў дзіцячых садоў	9.30
22.05	“Гульнятэка ў бібліятэцы. Лато” - гадзіна настольных гульняў	Для навучэнцаў СШ	11.00
24.05	“Буква заблудилась” - бібліятэчная акцыя да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для навучэнцаў СШ	
Дзіцячая бібліятэка № 6 імя В.Віткі (вул. К.Лібкнехта, 98) тэл. 377-27-2; 231-06-08			
02.05, 16.05, 23.05, 30.05	“Волшебство умелых рук” - творчая майстэрня	Для шырокага кола чытачоў	11.30
02.05-08.05	“Жывая мудрасць і чуйнае сэрца” - кніжная выстава-знаёмства да 95-годдзя з дня нараджэння Алега Лойкі	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-08.05	“Поэзия Победы” - конкурс гучных чытанняў да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
07.05-14.05	“Под салютом Великой Победы!” - кніжная выстава-інсталяцыя да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
08.05-15.05	“Женщины Беларуси в годы Великой Отечественной войны” - кніжная выстава -ўспамін да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
08.05-15.05	“Государственные символы Беларуси: вехи истории” - тэматычная паліца да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-18.05	“Венец всех ценностей – семья!” - кніжная выстава-прапанова да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
13.05	“Мальчишки и девчонки, а также их родители...” - мультыплікацыйна-забаўляльная сустрэча да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	11.00
13.05-19.05	“Вечны кругазварот жыцця” - кніжная выстава-віншаванне да 90-годдзя з дня нараджэння Барыса Сачанкі	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-21.05	“Мастер на все времена” - кніжная выстава-захапленне да 135-годдзя з дня нараджэння Міхаіла Булгакава	Для шырокага кола чытачоў	
15.05	“Музеи Беларуси – сокровищницы национального наследия”- пазнавальная гадзіна да Міжнароднага дня музеяў	Для навучэнцаў СШ	13.00
15.05-23.05	“Дзіўны свет Васіля Віткі” - кніжная выстава-бенефіс па творчасці паэта	Для шырокага кола чытачоў	
15.05	“Беларускі Андэрсэн – Васіль Вітка” - літаратурная сустрэча да 115-годдзя з дня нараджэння Васіля Віткі	Для навучэнцаў СШ	13.00

19.05	“Казкі дзеда Васіля” - гульніва-забаўляльная праграма і лялечны спектакль тэатра “Пацешка” па творчасці паэта	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	11.00
20.05-22.05	“Сакрэты колераў “Вясёлкі” - гучныя чытанні вершаў Васіля Віткі	Для навучэнцаў СШ	12.00
20.05-27.05	“Літаратурныя маскі Бориса Акунина” - кніжная выстава-віншаванне да 70-годдзя пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	
21.05-28.05	“Цветамаі улыбаецца Зямля” - літаратурна-мастацкая выстава	Для шырокага кола чытачоў	
23.05-30.05	“От знакоў к буквам” - кніжная літаратурная віктарына да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для шырокага кола чытачоў	11.00
25.05	“1000 прыключеній с журналом “Саша і Маша” - пазнавальная гульня	Для навучэнцаў СШ	13.00
25.05-30.05	“Ты мой друг, і я твой друг” - кніжная выстава-прагляд	Для шырокага кола чытачоў	
27.05-03.06	“Есть в травах и цветах целительная сила” - кніжная выстава-інфарміна	Для шырокага кола чытачоў	
28.05-04.06	“Табак – здор’ю в’раг”- кніжная выстава-папярэджанне да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
Дзіцячая бібліятэка № 15 (вул. Слабадская, 27) тэл. 358-86-28			
04.05-14.05	“Дзяўчаты мінулай вайны” - тэматычная паліца да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-29.05	“Мы памятаем, мы ганарымся. Дзень Перамогі” – кніжная выстава-памяць	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-14.05	“Памяць аб Перамозе: з днём герояў!” – кніжная выстава-віншаванне	Для шырокага кола чытачоў	
11.05	“Герб і сцяг” - урок гісторыі да Дня Дзяржаўнага герба, Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для навучэнцаў СШ	11.00
14.05 - 29.05	“Сям’я – наша багацце” – кніжная выстава-віншаванне да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
15.05-29.05	“Азбука Васі Вясёлкіна” - тэматычная паліца да 115-годдзя з дня нараджэння В.Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
15.05-29.05	“Фантазія і рэальнасць на старонках Міхаіла Булгакава” - тэматычная паліца да 135-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	
15.05	“Сямейныя гісторыі” - гучныя чытанні да Міжнароднага дня сям’і	Для навучэнцаў СШ	11.00
Партызанскі раён Бібліятэка № 5 (вул. Казлова, 2) тэл. 263-39-85			
06.05	“За светлы майскі Дзень Перамоды – спасібо, Родіны солдат!” - кінагасцёўня да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	11.30
23.05	“Семья – наша г’лавная історыя” – сямейная сустрэча	Для шырокага кола чытачоў	11.30
Бібліятэка № 6 (вул. Кашавага, 10) тэл. 378-90-00			

02.05-07.05	“У гасцях у перыёдыкі” – выстава-панарама	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-27.05	“Май Перамогі” - кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
05.05	“Жизнь и литературное наследие Генрика Сенкевича” – віртуальная выстава да 180- годдзя з дня нараджэння	Для карыстальнікаў сайта	
05.05-29.05	“Как скажи тебя зовут? И она ответила - Победа ” - кніжная выстава ў рамках праекта “Библиотека за стеклом”	Для шырокага кола чытачоў	
07.05-18.05	“От сатиры до мистики” – літаратурны партрэт да 135-годдзя з дня нараджэння М. Булгакава	Для шырокага кола чытачоў	
12.05	“Лёс пакаленняў ў творчасці пісьменніка” – віртуальная выстава да 90- годдзя з дня нараджэння Б.Сачанкі	Для карыстальнікаў сайта	
31.05	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	

**Бібліятэка № 8 імя М.Багдановіча
(вул. Даўгабродская, 12/2) тэл. 353-19-33; 352-13-19**

01.05-31.05	“Нельзя забыць. Нельзя паняць. Нельзя оправдаць” – кніжная выстава да генацыду беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Радзімая зямля, прынікнуў я к табе...” – кніжная выстава па М. Багдановічу	Для шырокага кола чытачоў	
01.05 – 31.05	“Год белорусской женщины: сила, любовь и вдохновение” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
04.05 - 10.05	“Женское лицо Победы” – кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
04.05 - 10.05	“Строки о войне...” – кніжная выстава-памяць да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
06.05	“Легендарная Брестская крепость” – віртуальны тэст да Дня Перамогі	Для карыстальнікаў сайта	
11.05 – 17.05	“Загадочный мир Булгакова” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння М.А.Булгакова	Для шырокага кола чытачоў	
22.05	“Венец всех ценностей - семья” – літаратурна-музычная гасцеўня да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	13.00

Першамайскі раён

**Бібліятэка № 15 імя Цёткі
(вул. Талбухіна, 12а) тэл. 253-38-98; 240-00-68**

02.05-23.05	“Мой мир” – выстава мастацкіх работ	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-31.05	“Великий май великой Победы” – кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Победный май” - літаратурна-музычная праграма	Для шырокага кола чытачоў	15.00
12.05-31.05	“Дзяржаўныя сімвалы Бацькаўшчыны” – кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-31.05	“Казачны куфэрак Дзеда Васіля” – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	11.00

15.05-22.05	“Мастер на все времена” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння М.Булгакова	Для шырокага кола чытачоў	
16.05-31.05	“Путешествие в мир прекрасного” – кніжная выстава да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
29.05	“Брось курить – вздохни свободно” – тэматычны прагляд літаратуры да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
30.05	“Чытаем роднае” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 18 (вул. Каліноўскага, 55) тэл. 357-49-27; 352-30-77			
01.05-10.05	“Са святам Працы!” – кніжная выстава да Дня працы	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-12.05	“Незабытае рэха вайны” – кніжная выстава беларускіх паэтаў-франтавікоў	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-15.05	“Летапіс Перамогі” – кніжная выстава-інсталяцыя	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	“Паэзія вайны свяшчэннай!” – кніжны агляд	Для шырокага кола чытачоў	12.00
10.05-19.05	“Сімвалы дзяржаўнасці Беларусі” – кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-24.05	“Шчодры талент Барыса Сачанкі” – кніжная выстава-персаналія да 90-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-24.05	“Что может быть семьи дороже” – кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
15.05-24.05	“Хранители культурного наследия” – кніжная выстава да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
16.05	“Взгляд на мир через искусство” - агляд выставы жывапісу	Для шырокага кола чытачоў	12.00
24.05-07.06	“Не будь беспечным на дороге” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
26.05-05.06	“Мифы и правда о курении” – інфармацыйная кніжная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
30.05	“Новые книги. Предлагаем прочитать” – інфармацыйна-бібліяграфічны агляд	Для шырокага кола чытачоў	11.00
Дзіцячая бібліятэка № 2 (вул.К.Чорнага, 10) тэл. 257-03-92; 325-23-31			
02.05-14.05	“Укротители огня”- кніжная выстава-прафарыентацыя да Міжнароднага дня пажарных	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-15.05	“Подзвіг жанчын-героаў Беларусі”- кніжная выстава-рэквіем да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-16.05	“Памяць аб вайне нам кніга ажыўляе”-кніжная выстава-інсталяцыя да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
07.05-12.05	“Галоўныя сімвалы нашай краіны”- кніжная паліца да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	“Песні з якімі мы перамаглі”- літаратурна-музычная гульня-віктарына да Дня Перамогі	Для навучэнцаў СШ	12.30
11.05-19.05	“Я + ты + дзеці = лепшая сям’я ў свеце”- кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-19.05	“Містычны свет Булгакава”- кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
13.05-21.05	“Усё жыццё на карысць Беларусі”- кніжная выстава-партрэт да 90-годдзя з дня нараджэння Барыса Сачанкі	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-22.05	“Казкі дзеда Васіля”- кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	

15.05	“Сям'я – гэта шчасце, любоў і спагада...”- пазнавальна-забаўляльная праграма да Міжнароднага дня сям'і	Для навучэнцаў СШ	12.30
16.05-30.05	“Осторожно, СПИД!” - тэматычная кніжная вастава-папярэджанне	Для шырокага кола чытачоў	
16.05-23.05	“У Тарцілы імяніны”- літаратурна-экалагічная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
18.05-27.05	“Якія таямніцы захоўвае музей”- тэматычная кніжная выстава да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
22.05	“Славянскіх літар святая вязь”- пазнавальная гадзіна да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для навучэнцаў СШ	12.00
23.05	“Панч і Чоха”- творчая майстэрня па кнізе Жанны Міус	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	12.30
26.05-31.05	“Што прыносіць дым цыгарэтны?”- кніжная выстава-пытанне да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
28.05-08.06	“На страже границ Отечества”- кніжная выстава-падзяка	Для шырокага кола чытачоў	
29.05-30.06	“С книгой – на каникулы!”- тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
Дзіцячая бібліятэка № 5 (вул. Русіянава, 48) тэл. 324-59-59; 270-59-58; 370-61-89			
01.05-31.05	“Родительский дом-начало начал!” - тэматычная кніжная выстава да Міжнароднага дня сям'і	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Моменты мужества и славы! Женщины на войне” - кніжная выстава- напамін	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-30.05	“Гісторыя вачыма нашага земляка” - кніжная выстава да 180-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Г. Сянкевіча	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	“День Перамогі – свята са слязамі на вачах!” - слайд-гутарка да Дня Перамогі	Для навучэнцаў СШ	13.00
08.05	“У кнігах памяць аб вайне” - кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
11.05	“Сімваліка, гісторыя развіцця”- час грамадзянскасці да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для навучэнцаў СШ	13.00
11.05-31.05	“Сімвалы суверэнітэту і незалежнасці” – кніжна-інфармацыйная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
15.05	“Мир дома твоего: традиции и обычаи” - слайд-гутарка да Міжнароднага дня сям'і	Для навучэнцаў СШ	13.00
15.05-31.05	“Литературный гений: М. А. Булгаков в контексте времени!” - кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
15.05-31.05	“По лабиринтам семейного права” - кніжная выстава да Міжнароднага дня сям'і	Для шырокага кола чытачоў	
15.05-31.05	“Родительский правовой лицей!” – кніжная інфармацыйна-прававая выстава да Міжнароднага дня сям'і	Для шырокага кола чытачоў	
17.05-31.05	“Казкі дзеда Васіля” - кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
17.05	“Знание против страха” - прафілактычная гутарка да Міжнароднага дня памяці ахвяр СНІДу	Для навучэнцаў СШ	13.00
22.05	“Па прасторах беларускай мовы” - гутарка-дыялог да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для навучэнцаў СШ	13.00
25.05-31.05	“Гісторыя народа ў ручніках” - кніжная выстава да Дня беларускага ручніка	Для шырокага кола чытачоў	

29.05	“Злой волшебник-табак!” - прафілактычная гутарка да Сусветнага дня без тытуню	Для навучэнцаў СШ	13.00
31.05	“Даже не пробуй” - кніжная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
Дзіцячая бібліятэка № 10 (пр. Незалежнасці, д.123) тэл. 234-98-09; 234-99-69			
03.05-13.05	“Хай гараць, як зоркі ў вышыні, Перамогі вечныя агні!” - кніжная выстава-інсталяцыя да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
05.05	“Не заменят край любимый никакие чудеса!” - гучныя чытанні	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	10.30
07.05	“Читатъ. Помнитъ. Чититъ” - урок мужнасці і славы да Дня Перамогі	Для навучэнцаў СШ	11.00
12.05	“І пісьменнік, і журналіст, і кіраўнік” - дыялогавая пляцоўка	Для навучэнцаў СШ	11.00
12.05-17.05	“Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь” - кніжная паліца да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
13.05-21.05	“З чаго пачынаецца сонечны дзень? Вядома, што з новае казкі” - кніжная выстава-прысвячэнне да 115-годдзя з дня нараджэння Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
18.05	“Беловежье - страна лунного света” - гучныя чытанні разам са Святланай Бахновой	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	10.30
18.05-28.05	“Природе важен каждый” - экалагічная кніжная выстава-замалёўка да Міжнароднага дня біялагічнай разнастайнасці	Для шырокага кола чытачоў	
21.05	“Солнышко в ладошках” - гучныя чытанні казак Святланы Бахновой	Для шырокага кола чытачоў	10.30
25.05	“Бібліятэкар прапануе, або Пра густы не спрачаюцца!” - віртуальная выстава-рэкамендацыя	Для карыстальнікаў сайта	
26.05	“Прочитал книгу - посмотри фильм” - прагляд і абмеркаванне экранізацыі ў рамках віртуальнага праекта “КІНОмания”	Для карыстальнікаў сайта	
31.05-14.06	“Курыць не модна, дыхай свабодна!”- тэматычная кніжная паліца да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
03.05-31.05	“Играем. Читаем. Отдыхаем” - гульнявая пляцоўка “Играйка”	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	
Савецкі раён			
Бібліятэка № 2 імя Н.К. Крупскай (вул. Усходняя, 56) тэл. 270-30-84; 378-71-47			
03.05-26.05	“Хтосьці родам з дзяцінства. Я – родам з вайны” – кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
03.05, 05.05	“Калейдоскоп книжных новинок” – выстава-прагляд новых паступленняў у кніжны фонд	Для шырокага кола чытачоў	12-00
03.05-15.05	“Сімвалы роднай краіны. Помніць і ведаць павінны” – кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
03.05-22.05	“Ожившие страницы истории” – кніжная выстава да 180-годдзя з дня нараджэння Г. Сянкевіча	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-26.05	“Жанчына. Вайна. Перамога” – кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
07.05-26.05	“Живая летопись войны” – інтэрактыўная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	“О войне расскажет кинолента” – анлайн-заданне да Дня Перамогі	Для карыстальнікаў сайта	

10.05-22.05	“Семейное чтение: читаем с увлечением!” – кніжная выстава-парада да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-26.05	“Тайны целебных трав” – кніжная эка-выстава	Для шырокага кола чытачоў	
13.05-30.05	“Лёс пакалення ў творчасці пісьменніка” – кніжная выстава да 90-годдзя з дня нараджэння Б.І. Сачанкі	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-30.05	“Добры беларускі казачнік, сейбіт добра і справядлівасці” - кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-30.05	“Мастер мистического слова” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння Булгакава М.А.	Для шырокага кола чытачоў	
14.05	“Чудеса растительного царства” – анлайн-красворд да Міжнароднага дня раслін	Для карыстальнікаў сайта	
16.05-17.05	“Волшебная семья, или по страницам семейных сказок”- казачнае лато да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	12.00-17.00
16.05	“Любим вязать и вас научим!” – майстар-клас па рукадзеллю	Для шырокага кола чытачоў	15.00
19.05-31.05	“День без табачного дыма, жизнь без сигареты” – інфармацыйная кніжная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
22.05	“У природы есть друзья. Это мы – и ты, и я!” – эка-віктарына да Міжнароднага дня захавання біялагічнай разнастайнасці	Для шырокага кола чытачоў	12.00
29.05-31.05	“Время бросить курить!” – акцыя да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	12.00-17.00
Бібліятэка № 17 (Лагойскі тракт, 25) тэл. 343-23-42			
02.05-31.05	“Вялікі, светлы, пераможны дзень”- кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-17.05	“Гісторыя вачыма нашага земляка”- кніжная выстава-прысвячэнне да 180-годдзя з дня нараджэння Генрыка Сянкевіча	Для шырокага кола чытачоў	
15.05-24.05	“Пошукі ўласнай сцяжынкі” – кніжная выстава да 90-годдзя з дня нараджэння Барыса Сачанкі	Для шырокага кола чытачоў	
16.05	“Семья на страницах книг” – віктарына да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	16.00
23.05-31.05	“Нават не спрабуй” - кніжная выстава-перасцярога да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
27.05	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
27.05	“Семейные ритуалы”- псіхалагічная размова у межах прэкта “Праз кнігу да сябе”	Для шырокага кола чытачоў	13.00
Фрунзенскі раён Бібліятэка № 4 імя М.В. Гоголя (вул. Лабанка, 22) тэл. 350-13-86; 350-13-92			
01.05-31.05	“Рэха вогненных вёсак”- кніжная выстава-інсталяцыя, прысвечаная генацыду беларускага народу ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-27.05	“На одном дыхании. Пора цветения”- выстава жывапісу	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-11.05	“Одна на всех, мы за ценой не постоим...”- кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-12.05	“Звіні, мой сцяг, і трапячы...”- кніжная грамадска-публіцыстычная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга,	Для шырокага кола чытачоў	

	Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь		
05.05	“Обманувший смерть”- гісторыка-патрыятычная сустрэча да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	13.30
06.05	“Он – символ гордости, любви, в нём наши ценности видны...”- прававая сустрэча да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	11.00
12.05	“Сямейны побыт нашых продкаў”- этнаграфічна пазнавальная гутарка	Для шырокага кола чытачоў	15.00
20.05-31.05	“Дымная петля”- кніжная выстава-перасцярога да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
22.05	“Рукописи не горят”- літаратурна-гістарычная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння М. Булгакава	Для карыстальнікаў сайта	
31.05	“С книгой в отпуск”- дзень інфармацыі з аглядам літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	11.00
Бібліятэка № 14 імя Ф. Багушэвіча (вул. Прытыцкага, 42) тэл. 304-97-87; 322-00-99			
30.04-11.05	“Літаратурны парад Перамогі”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-15.05	“Праўда вайны ў праявілістым радку і ў кадры”-кніжна-ілюстрацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Михаил Булгаков. Мастер мистического слова” – віртуальны рэсурс да 135-годдзя з дня нараджэння	Для карыстальнікаў сайта	
11.05-18.05	“Ганарымся Айчынай сваёй: Дзяржаўныя сімвалы Беларусі” – кніжная інфармацыйна-патрыятычная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
11.05-25.05	“Рецепты семейного счастья”- кніжная выстава-рэкамендацыя	Для шырокага кола чытачоў	
14.05	“Мастер и Маргарита” –віртуальны рэсурс да 135-годдзя з дня нараджэння М.Булгакава	Для карыстальнікаў сайта	
16.05	“Семья-источник радости и вдохновения”- адкрыты дыялог да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	12.00
31.05-01.06	“День новых книг: открываем мир вместе” - дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
31.05	“Книги, которые нужно взять в отпуск” – размова-рэкамендацыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00
Дзіцячая бібліятэка № 11 (вул. Жудро, 69А) тэл. 392-32-13			
01.05-05.05	“Слаўся зямлі беларускай працавіты народ” – кніжная тэматычная выстава да Дня працы	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-22.05	“Обожжённые страницы” – кніжная тэматычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Сімвалы нашай дзяржавы” - інфармацыйная гадзіна да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для навучэнцаў СШ	11.00
12.05-30.04	“Мир добра и зла Михаила Булгакова”– кніжная тэматычная паліца да 135-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
13.05-27.05	“Апошнія і першыя”- кніжная тэматычная паліца да 135-годдзя з дня нараджэння Барыса Сачанкі	Для шырокага кола чытачоў	

14.05-31.05	“Урокі роднага слова ад Васіля Віткі” – кніжная тэматычная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	
Дзіцячая бібліятэка № 12 (вул. Прытыцкага, 18/3) тэл. 342-08-18			
03.05-11.05	“9 мая–Дзень Перамогі”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-12.05	“Чытайце, дзеці, аб вайне!”– тэматычная рэкамендацыйная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Дзеці –героі Вялікай Айчыннай вайны” – урок памяці	Для навучэнцаў СШ	12.30
08.05-15.05	“Галоўныя сімвалы тваёй краіны”– тэматычная кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
11.05-17.05	“Васіль Вітка – дзіцячы пісьменнік” – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	
13.05	“Вавёрка, яе гора і іншыя” - літаратурная гадзіна па творах В.Віткі.	Для навучэнцаў СШ	12.30
14.05	“Знаёмцеся: Падабайка”– гульня-віктарына па аднайменнай кнізе К.Хадасевіч-Лісавой.	Для навучэнцаў СШ	12.30
15.05	“Сям’я і я”– гадзіна шчырай размовы да Міжнароднага дня сям’і	Для навучэнцаў СШ	12.30
21.05	“Зорка па імені Сонца”– пазнавальная гутарка і відэапрэзентацыя	Для навучэнцаў СШ	12.30
25.05-29.05	“Курыць – здароўе губіць” – тэматычная кніжная паліца-перасцярога да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
26.05-01.06	“Каб дзяцінства было шчаслівым”– тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
28.05	“Прывітанне, лета! Прывітанне, канікулы!”– пазнавальна-забаўляльная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	12.30
Дзіцячая бібліятэка № 16 (вул. Якубоўскага, 32) тэл. 318-46-66			
01.05-10.05	“Вайны суровае аблічча” – кніжная выстава	для шырокага кола чытачоў	
2.05-8.05	“Чытаем кнігі аб вайне” - акцыя	для навучэн. СШ	
5.05-6.05	“Чытаць Нельга Забыць”: агляд літаратуры	для навучэн. СШ	15.00-17.00
11.05-15.05	“Бацькоўскі дом – усяго пачатак” – кніжная выстава да Дня сям’і	для шырокага кола чытачоў	
14.05	“Дзень сям’і” – гучнае чытанне і майстар-клас	для навучэн. СШ	11.00
15.05	“Падарожжа ў краіну Літа- рынку”- паэтычная хвілінка да 115-годдзя з дня нараджэння В. Віткі	для навучэн. СШ	12.00-13.00
16.05	“Разам чытаем, разам адпачываем” – інтэрактыўнае чытанне	для дашколь.	12.00
19.05-31.05	Да здароўя – праз кнігу” – кніжная выстава	для навучэн. СШ	
28.05	“Чароўны свет бібліятэкі” – экскурсія	для навучэн. СШ	12.00
29.05	“Азбука сімвалаў краіны” – анлайн-падарожжа	для навучэн. СШ	12.00
Цэнтральны раён			

Спецыяльная гарадская бібліятэка для невідущых і са слабым зрокам (вул. А.Пашкевіч, 9/2) тэл. 397-15-34			
02.05-06.05	“Зорка Алега Лойкі”- да 95-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
04.05	“Белорусские писатели - франтовики” – віртуальная прэзентацыя	Для карыстальнікаў сайта	
05.05-14.05	“Доўгі шлях да Перамогі”- кніжная выстава-памяць да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
07.05-14.05	“Сімвалы незалежнасці” кніжная інфармацыйна-прававая выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
11.05-18.05	“Моя семья – моя крепость” - кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-19.05	“Святло яго духоўнасці”- кніжная выстава-памяць да 115-годдзя з дня нараджэння Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 10 імя М. Мінковіча (бул. Шаўчэнкі, 15) тэл. 338-68-82			
01.05 - 31.05	“Генацыд без права на забыццё” – кніжная выстава-напамін	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-14.05	“И в прозе, и в стихах о подвиге солдата” – куніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
06.05	“Судьбы сложенные в треугольник” – гістарычная гадзіна з майстар-класам да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	13.00
06.05	“Посеем в сердце больше доброты” - гадзіна - разважанне	Для шырокага кола чытачоў	11.00
07.05	“Быть имени героя” – гістарычная гадзіна да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	13.00
07.05	“Наш святой долг ПОМНИТЬ” – літаратурна-музычная імпрэза да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
11.05-20.05	“Чалавек на сваёй зямлі” – кніжная выстава-партрэт да 90-годдзя з дня нараджэння Б. Сачанкі	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-21.05	“СПИД – глобальная проблема человечества” – прафілактычна-інфармацыйная кніжная выстава да Міжнароднага дня памяці ахвяр СНІДу	Для шырокага кола чытачоў	
14.05	“Усё пачынаецца з любові” – сямейная гасцеўня да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	14.00
14.05-23.05	“Чараўнік з краіны маленства” – выстава-партрэт да 115 годдзя з дня нараджэння Васіля Віткі	Для шырокага кола чытачоў	
21.05	“Зачараваны родным словам” – літаратурная гадзіна да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для шырокага кола чытачоў	13.00
25.05	“Сустрэчы з новай кнігай” - дзень інфармацыі з аглядам новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	10.00

27.05	“Партрэт жанчыны на сучасным фоне” - сустрэча-знаёмства да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	13.00
31.05	“Мой осознанный выбор – моя жизнь” – гадзіна шчырай размовы да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	11.00